

Бераставіцкі раённы аддзел Гродзенскага абласнога ўпраўлення Фонду сацыяльнай абароны насельніцтва Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Рэспублікі Беларусь (далей - Фонд) нагадвае, што ў адпаведнасці з пунктам 26 Палажэння аб выплаце абавязковых страхавых узносаў, узносаў на прафесійнае пенсійнае страхаванне і іншых плацяжоў у бюджэт дзяржаўнага пазабюджэтнага фонду сацыяльнай абароны насельніцтва Рэспублікі Беларусь, зацверджанага Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 16.01.2009 № 40 (далей - Палажэнне № 40) плацельшчыкі абавязковых страхавых узносаў абавязаны прадстаўляць у органы Фонду па месцы пастаноўкі на ўлік устаноўленыя заканадаўствам звесткі і справаздачнасць.

1 кастрычніка 2020 года пачынаецца новы справаздачны перыяд за студзень-верасень 2020 года, таму неабходна:

1. да 20 чысла месяца, наступнага за справаздачным перыядам прадставіць ведамасны справаздачу па форме 4-Фонд "Справаздача аб сродках бюджэту дзяржаўнага пазабюджэтнага фонду сацыяльнай абароны насельніцтва Рэспублікі Беларусь" (Пастанова Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Рэспублікі Беларусь ад 2019/11/29 N 62 "Аб ўсталяванні Пераліку і форм ведамаснай справаздачнасці на 2020 год і ўказанняў па іх запаўненню").

2. не пазней 10-га чысла месяца, наступнага за справаздачным кварталам, прадставіць форму ПУ-2 «Звесткі аб прыёме і звальнення» (Інструкцыя аб парадку запаўнення формаў дакументаў персаніфікаванага ўліку, зацверджаная Пастановай праўлення Фонду сацыяльнай абароны насельніцтва Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Рэспублікі Беларусь ад 2014/06/19 №7 - (далей - Інструкцыя № 7),

3. на працягу месяца, наступнага за справаздачным кварталам прадставіць форму ПУ-3 "Індывідуальныя звесткі» (Інструкцыя №7),

4. працадаўцам, у якіх маюцца працоўныя месцы з асаблівымі ўмовамі працы, занятыя на якіх прадугледжвае прафесійнае пенсійнае страхаванне на працягу месяца, наступнага за справаздачным кварталам неабходна прадставіць форму ПУ-6 "Індывідуальныя звесткі на прафесійнае пенсійнае страхаванне» (Інструкцыя №7).

У выпадку парушэння тэрмінаў здачы звестак і справаздачнасці прадугледжана адказнасць у адпаведнасці з заканадаўствам.

Па ўсіх пытаннях, якія ўзнікаюць па здачы справаздачнасці і прадстаўленні звестак можна звярнуцца ў Бераставіцкі раённы аддзел Фонду сацыяльнай абароны насельніцтва па адрасе: г. п. Вялікая Бераставіца, вул. Леніна, д 4, і па тэлефонах: 72259, 72385 з 8.30 да 13.00 і з 14.00 да 17.30. Субота, нядзеля - выходны.

---